

ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 79 (6356) | 6 красавіка 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

РАШАЮЧЫ ЭТАП ВУЧЭБНАГА ГОДА

Советская школа расце разам з усёю краінай. Яна акружана шпозейнымі клопатамі і ўвагаю большэвіцкай партыі, савецкага ўрада, ўсяго нашга народа. Таму зусім законна і штогодні рост сеткі школ і колькасці навучаючыхся. Толькі за апошні год у нашай рэспубліцы пабудавана 565 новых прасторных і светлых сталінскіх школ; лік навучаючыхся з 800 тысяч у 1933 годзе ўзрос да аднаго мільяна. Большасць жа навучаючыхся 8—10 класаў у параўнанні з 1932 годам пачынае ў 49 раз! Такаго росту народнай асветы не ведала і ведаць не можа ні адна капіталістычная краіна.

Таварыш Сталін у сваім славяздзкім дакладзе XVIII гідэарганізацыйнаму з'езду ВКП(б) падкрэслівае велічыню вынікаў паспяху будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне. Аб узяцце матэрыяльна-культурнага ўзроўня працоўных СССР Іосіф Вісар'янавіч сказаў:

«З пункту гледжання культурнага развіцця народа савяздзкі перыяд быў сапраўды перыядам культурнай рэвалюцыі. Удзяржэнне ў жыццё ўсёагульна-абавязковай пераходнага асветы на мовах нацыянальнасцей СССР, рост ліку школ і навучаючыхся ўсіх ступеней, рост ліку выпускаемых вышэйшых і спецыяльных устаноў, стварэнне і ўмацаванне новай, савецкай інтэлігенцыі, — такая агульная карціна культурнага ўздыму народа».

XVIII з'езд ВКП(б) накіраваў праграму ловага халейшага павышэння асветы савецкага народа. Адна з важнейшых задач трэцяй пяцігодкі з'яўляецца ажыццяўленне ўсёагульнага сярняга асветы ў гарадах і завяршэнне ўсёагульнага сярняга асветы ў вёсках і ў усіх нацыянальных рэспубліках. Паставіўшы гэтыя задачы, партыя і ўрадавае свецкае баджаўнае ведамства сталінскай нацыянальнай палітыкі, доказ сталінскіх клопатаў большэвіцкай партыі аб росце асветы і культуры працоўных.

Планшты рост народнай асветы ў трэцяй пяцігодцы павінен суправаджацца карэнным палашчэннем усёй вучэбна-выхаваўчай работы ў школе. Сацыялістычнае саборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі, у якое актыўна, з узяццям ухвалена ўсё наша інтэлігенцыя, усе работнікі і навушнікі, павінен барацьбаваць са сацыялістычнай вучэбнай і выхавальнай работай, каб павысіць яе якасць і колькасць, каб павысіць яе ролю ў асветы і культуры працоўных.

Трэцяя чвэрць вучэбнага года ў школах несумненна з'яўляецца значным крокам наперад у павышэнні якасці вучэбна-выхаваўчай работы, у забеспячэнні вышэйшай паспяховасці. Удзяржэнне, напрыклад, 3-ю школу г. Быхава, якая ў мінулым паўгоддзі была адстаючай. Пяць яна мае добрыя вынікі паспяховасці ў рэзультатах работ, мабілізацыі ўсяго настаўніцкага калектыва на ліквідацыю адстагання. Добра вынікі дасягнулі і рэд друкі, у першым паўгоддзі слаба працаваўшыя школы Быхаўскага раёна. Так, Лучыцкая НШК за трэцюю чвэрць мае агульны працент паспяховасці — 93, Глуцкая НШК — 95,6. Такай высокай паспяховасці гэтыя школы дасягнулі ўпершыню. Прычым, трываласць набытых вучнямі ведаў значна ўмацавалася.

Школы Віцебскай, Гомельскай і іншых абласцей у выніку разгортвання сацыялістычнага саборніцтва таксама дасягнулі надзвычайных паспяху. Трэцяя чвэрць дала значнае павышэнне паспяховасці. У асобных жа школах высокакачэсна падымаўся да ўрадавага ўзросту першых класаў Лёвчыцкай дзесяцікласнай школы т. Міноўні і Шчыбавіцкай сельскай вясельскай і навіцкай іх да савяздзкіх паспяховасці. У 6 класе гэтай школы па рускай мове рэзка змянілася колькасць памылак, многія вучні замест «дрэзна» і «велыі дроня» пачалі атрымліваць «выдатна» і «добра». Такіх прыкладаў, характэрных павышэнню паспяховасці, можна прывесці мноства.

Адна агульная парадак дасягнута ў школах Віцебскай, Гомельскай і іншых абласцей у выніку разгортвання сацыялістычнага саборніцтва таксама дасягнулі надзвычайных паспяху. Трэцяя чвэрць дала значнае павышэнне паспяховасці. У асобных жа школах высокакачэсна падымаўся да ўрадавага ўзросту першых класаў Лёвчыцкай дзесяцікласнай школы т. Міноўні і Шчыбавіцкай сельскай вясельскай і навіцкай іх да савяздзкіх паспяховасці. У 6 класе гэтай школы па рускай мове рэзка змянілася колькасць памылак, многія вучні замест «дрэзна» і «велыі дроня» пачалі атрымліваць «выдатна» і «добра». Такіх прыкладаў, характэрных павышэнню паспяховасці, можна прывесці мноства.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

аб холзе падытоўкі да веснавой пасевнай кампаніі ў калгасах па абласцях БССР на 31 сакавіка 1939 г. (у проц. да плана).

ВОБЛАСЦІ БССР	НАЗВА МЕРАПРЫЕМТВАЎ											
	Усёго сев. насення в.р. (без м.р.)	У тым ліку: Калгаснае (шт.р.)										
Віцебская	102,6	102,4	99,8	97,6	69,4	8,4	95,4	102,4	101,9	53,0	41,6	41,6
Гомельская	95,8	95,9	90,3	103,8	87,1	18,3	89,4	64,7	97,5	29,7	59,0	59,0
Магілёўская	95,0	95,6	89,5	93,8	58,0	5,9	90,6	79,6	92,1	35,1	17,3	18,9
Менская	100,4	103,8	93,1	94,1	78,5	22,6	97,2	78,1	98,4	49,7	47,0	35,8
Падляская	95,3	100,2	93,4	106,0	64,4	15,4	98,9	76,8	87,3	28,6	94,5	94,5
ЦА БССР	98,3	99,7	92,6	97,0	63,9	12,4	93,8	87,2	93,7	40,6	43,1	41,6
Было на 15/III-39 г.	97,6	98,9	90,1	91,6	61,0	11,5	93,5	81,4	91,9	30,7	13,4	13,7

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НКЗ БССР.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР назначыў старшнікам Дзяржаўнага пры СМБ СССР тав. Вазнесенскага Н. А. на месікам старшнікам Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР.

АБ РАЗВІЦЦІ ЗДАБЫЧЫ ВУГАЛЯЎ У ПАДМАСКОЎНЫМ БАСЕЙНЕ

Пастанова Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

СМБ СССР і ЦК ВКП(б) лічаць некарэктным тое, што Падмаскоўны вугальны басейн, які размешчан у цэнтральным раёне і знаходзіцца ў найбольш блізкай адлегласці ад спажываючага раёна, амаль не даў прыросту здабычы на працягу апошніх 3 год.

ПА ЗАБЕСПЯЧЭННЮ ВЫКАМАННЯ ПЛАНА ЗДАБЫЧЫ ВУГАЛЮ

1. Абавязваць Наркамат Паліўнай Прамысловасці (Галоўвугальніцтва і Урада) дасягнуць сучаснага ўзросту ў Падмаскоўным басейне к 1 мая г.г. да 26 тыс. тон, у снежні 1939 г. — да 35 тыс. тон, к сакавіку 1940 г. — да 50 тыс. тон і к жніўню 1942 г. — да 100 тыс. тон, замест здабываемых у даны час 22 тыс. тон (з даярэннем к жніўню 1942 г. агульнай магутнасці шахт у Падмаскоўным басейне да 130 тыс. тон у суткі).

2) Дасягнуць у снежні 1939 г. здабычу вугалю: і на шахтах, размешчаных у Тульскай вобласці (трэсты Сталінгорск-Вугаль, Таваркаўвугаль, Балахоўвугаль, Шчэкінаўвугаль, Суворова) — да 32.000 тон у суткі; і на шахтах, размешчаных у Рязанскай вобласці (трэст Окцябрвугаль — да 3.000 тон у суткі).

3) Абавязваць Наркамат Паліўнай Прамысловасці (Галоўвугальніцтва і Урада) к 1 мая г. дасягнуць гэтую лінію забой да 9 тыс. пагонных метраў, забеспячыўшы яе адпаведным рэзервам, у тым ліку: на шахтах Тульскай вобласці — да 8.100 пагонных метраў (на трэсту Сталінгорсквугаль — 3.200 пагонных метраў, на трэсту Таваркаўвугаль — 2.100 пагонных метраў, на трэсту Балахоўвугаль — 1.700 пагонных метраў, на трэсту Шчэкінаўвугаль — 1.100 пагонных метраў);

4. Паўнастаў скарэктаваць навучны механізм на шахтах і забеспячыць бесперапынную работу ў забой не менш 50 урубавых машынаў цяжкага тыпу, у тым ліку: на шахтах Тульскай вобласці — 45 машынаў на шахтах трэста Сталінгорсквугаль — 16 машынаў, на шахтах трэста Таваркаўвугаль — 9 машынаў, на шахтах трэста Балахоўвугаль — 12 машынаў, на шахтах трэста Шчэкінаўвугаль — 8 машынаў;

5) Падняць на 10 проц. прадукцыйнасць працы горнарабочых за лік лепшай арганізацыі працы і механізацыі.

ПА БУДАЎНІЦТВУ НОВЫХ ШАХТ

6) Для забеспячэння намечанага плана развіцця здабычы вугалю ў Падмаскоўным басейне і даярэння агульнай гадавой магутнасці шахт да 41 мільёна тон у жніўні 1942 г. супроць магутнасці 10 мільёнаў тон на канец 1938 года пабудавалі ў 1939—1942 гг. 121 шахту, з іх: 11 будуюцца ў 1939 годзе, 25 шахт ужо

закладзі ў красавіку і маі 1939 г. і 85 шахт пабудавалі да канца 1940—42 гг. 7) Будуюцца ў 1939 г. 11 шахт на агульную гадавую магутнасць 3 міль. тон здыць у эксплуатацыю ў 1939 г. у наступныя тэрміны: на шахтах Рязанскай вобласці — 2 шахты (Шчыбавіцкая № 9 і Узлоўская № 2) — у красавіку, 2 шахты (Казанаўская № 9 і Шчыбавіцкая № 18) — у маі, 2 шахты (Урванкаўская № 26 і Смародзінская № 29) — у верасні, 3 шахты (Вайкаўская № 1, Багародзіцкая № 72, Урванкаўская № 22) — у кастрычніку, 1 шахта (Сухалодская № 60) — у лістападзе; на Рязанскай вобласці — 1 шахта (Пашаўская № 49) — у лістападзе.

8) 3 прычыны неадстагавасці гэтых шахт для даярэння сучаснага ўзросту ў снежні 1939 г. да 35 тыс. тон, закладзі дагатава ў красавіку і маі месіям 1939 г. 25 шахт на агульную гадавую магутнасць 6,7 міль. тон, у тым ліку ў Тульскай вобласці — 23, з іх у новых заходніх Калужскіх раёнах: Суворова — 5 і ў Рязанскай вобласці — 2 і здыць іх у эксплуатацыю ў наступныя тэрміны: к снежню 1939 г. — 10 шахт, у I квартале 1940 г. — 7 шахт, у другім квартале 1940 года — 8 шахт.

9) У 1940—1942 гг. пабудавалі дагатава 85 новых шахт у Тульскай вобласці, з іх не менш 20 у новых раёнах — Калужскім, Рязанскім, Серпуховскім, Заходнім раёне Падмаскоўнага басейна і раёнах, прылягаючым непасрэдна да Масквы.

10) Устанавіць план здабычы па новых шахтах, здаваемых у эксплуатацыю: у I квартале 1939 г. — 9 тыс. тон і ў II квартале 1940 г. — 24 тыс. тон у суткі.

11) Правесці разведку участкаў для закладкі 90 шахт, зварнуўшы асабліва ўвагу на разведку работ у новых раёнах — Калужскім, Рязанскім, Серпуховскім, Заходнім раёне Падмаскоўнага басейна і раёнах, прылягаючым непасрэдна да Масквы.

12. Давольніц Наркамату Паліўнай Прамысловасці не чакаючы станчэння даярэнні і завяржэння заласяў, прыступіць да падытоўчых работ і закладкі шахт.

Старшыня Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР **В. МОЛАТАЎ.**
Сакрытар Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) **І. СТАЛІН.**
6 красавіка 1939 года.

ДАБ'ЕМЯ НОВЫХ ПОСПЕХАЎ У СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫМ САБОРНІЦТВЕ ІМЕНИ ТРЭЦЬЯЙ СТАЛІНСКАЙ ПЯЦІГОДКІ!

СТАХАНАЎСКАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ РЭЗЕРВАЎ

Заклік савяздзкіх знайомцаў жыць вольгасна і радасна, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых магілёўскай швейнай фабрыцы імені Валадарскага. Ва ўсіх пахах, брыгадах і лантах удзільна падлівацца рэсурсы, выпушвацца новыя рэзервы і магчымасці для даярэння вага выканання плана, зніжэння сабокошту, эканоміі сыравіны, павышэння прадукцыйнасці працы.

Некалькі дзён назад калектыву фабрыкі ўключыўся ва ўсёагульнае сацыялістычнае саборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі. Узяты наступны абавязавальны: гадавы план выканань к 25 снежня, паўгодавы — к 26 чэрвеня — гадзінае выбары ў Вярхоўны Савет БССР, на 3,5 проц. звыш устаноўленага задання павысіць прадукцыйнасць працы.

Работа прадпрыемства сведчыць аб тым, што калектыву фабрыкі па-большавому ўзаўся за выкананне сваё абавязавальнасці. За першыя чатыры дні красавіка

ШЫРЫЦА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ САБОРНІЦТВА

Уключыўшыся ў сацыялістычнае саборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б), калгас Антонаўскага сельсавета, Чаускога раёна, добра падытываліся да веснавой пасевнай кампаніі. Сельсавет у цэлым заваяваў першынства ў саборніцтве з Галавечыцкім сельсаветам. Ва ўсіх калгасах аб'ядналіся пробныя выезды ў поле. Яны паказалі, што калгаснікі гатовы да палявых работ.

Так, у калгасе «Новая дружба» добра адрамантаваны сельсаветскае інвентар. Паўнастаў асабліва і ачышчана насенне. Конскае пагадоўе вышэй сярэдняй укормленасці. Паміж брыгадамі і вяснянікі залучаны дагатовы сацыялістычнага саборніцтва. У калгасе арганізавана 12 стыханаўскіх звыяў.

Звенява Нікіпіна абавязалася ў гэтым годзе атрымаць звыш 12 цэнтнераў ільнявалатна з гектара. На свой уростаў яна загатоўвала больш 8 цэнтнераў палеу і 4 цэнтнеры курнага памёту.

Сацыялістычнае саборніцтва набыла шырокае размах і ў калгасе імені Мархуеўскага, «Новая жшчэ», «Чырвоная зорка», «Чырвоны барок» і ў раздз. іншых. Падытоўка да веснавой сябы ў гэтых калгасах закончана. Калгаснікі зярнуць атрымаць не менш 13 цнт. зернявалатна, 5 цнт. ільнявалатна і 300 цнт. бульбы з гектара.

Жаліўскі, Сухароўскі, Галавечыцкі і рад іншых сельсаветаў раёна таксама добра падытываліся да сябы. Калгаснікі гэтых сельсаветаў прадуючылі дагатовы сацыялістычнага саборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б) да канца года. Яны абавязаліся дабіцца сярэдня высокай ураджаю.

ПАДРЫХТУЕМ ВЫДАТНЫХ ТРАКТАРЫСТАК

Заклік патрыятам нашай любімай радзімы — комсамольцаў, слухачоў Тіміраўскай сельсаветска-аградарчай акадэміі знайсці аднаўчанае аднабне сродку ўсіх радуючы нашай Боравіцкай МТС.

У нашай МТС ёсць 7 трактарыстаў, якіх мы за зым падытывалі для самастойнай работы на трактары. У гэтым годзе яны, пароўні з мужчынамі, будуць узраўняць трактары, змагацца за высокі ўраджай нашых сацыялістычных палёў.

4 красавіка з вылікам напружэннем прайшоў агульны сход жонак трактарыстаў, рабочых і служачых нашай МТС, на якім было вынесена аднаўчанае рашэнне арганізаваць масавую падытоўку жанчын-трактарыстаў без адрыву ад вытворчасці. 11 жанчын ужо абшчыліна вылазці згоду набыць спецыяльнасць трактарыстаў.

Мы абавязваемся на працягу 1939 года падытываць без адрыву ад вытворчасці 50 трактарыстаў за лік лепшых калгасніц сельсаветаў, якія мы абслугоўваем.

ПЕРШЫЯ ВІНІКІ

Першыя дні шырока разгартнулася на барысаўскім шклозавоце сацыялістычнага саборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі прынёс рэд вытворчых паспяху. Усе пахі і брыгады значна перавыконвалі свае заданні. Ва ўнутрызаводскім саборніцтве ўпералі ідэі шлофавальнасці іх. Выдатна працуе брыгада і асобны стыханаўскі пах. Пераважна суцэльна стыханаўская брыгада шлофавальнікаў тав. Каспярычова выконвае ў сярэднім сваё заданне на 260 проц. Брыгада тав. Калюнда — на 180 проц.

Добра праце калектыву паха выпрацоўкі (гута). Брыгада прасушчыцкоў гэтага паха тав. Вешнірава павысіла сваю выпрацоўку да 150 проц. На 200 проц. сістэматычна выконвае сваё заданне брыгада шлофавальнікаў тав. Пашкоўскага.

Нястомна працуе творчая мысь рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў над удасканаленнем працэсу выпрацоўкі. Брыгады тав. Каспярычова прапанаваў новы спосаб аддзелкі кветнікаў. Рэалізацыя яго пранавыла павялічыла больш як у тры разы прадукцыйнасць працы на гэтай рабы.

Галоўны механік заводу тав. Балотнікаў сканструіраваў раёнавую машыну для прычкі пробак да графінаў. Рабей гэты праце рабіў уручную. З уступленнем у эксплуатацыю машыны прадукцыйнасць працы павялічыцца больш як у 4 разы.

РЭЗУЛЬТАТЫ САБОРНІЦТВА

Рашэнні XVIII з'езда партыі выклікалі ў чыгуначнікаў Аршанскага аддзялення новую хвалю вытворчага энтузіязма. Актыўна ўключыўшыся ва ўсёагульнае сацыялістычнае саборніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі, стыханаўцы аддзялення з кожным днём дабіваюцца ўсё новых і новых паспяху.

РАЗГОРТАЮЦА ПАЛЯВЫЯ РАБОТЫ

МОЗЬР, 5 красавіка. (БЕЛТА). На калгасных палях Палесся ўсё шыраў разгортваюцца веснавыя палыявыя работы. З кожным днём дзясяткі новых калгасаў прыступаюць да сябы. Калгас імені Будзёнскага, Нарваліцкага раёна, узяў 12 гектараў. Калгас імені Літвінава, гэтага ж раёна, — 11 гектараў. Сёння першыя 4 гектары аравога жыта пасеяў калгас «Чырвоны Антонаў».

У калгасе «Ударнік», Мозырскага раёна, пад яравыя культуры ўзарапа 10 гектараў і прапаравана 12 гектараў азімага жыта.

Прыступілі да палыявых работ калгасы Парыцкага і Ёльскага раёнаў. У сельсаветска-аградарчай арелі «Лепшая доля», Парыцкага раёна, пасевана 6 гектараў яравых работ.

150-МІЛЬЁННЫ ПАДШЫПНІК

4 красавіка ў 10 гадзін вечара на 1-м дзяржаўным падшыпніковым заводзе імені Л. М. Каланічова быў сабран 150-мільённы падшыпнік. Вытворчасць падшыпнікаў бесперапынна расце: першыя 100 мільёнаў падшыпнікаў былі выпушчаны заводам за 5 год і 8 месіаў, а апошні 50 мільёнаў — за 1 год і 4 месіаы.

А. КЛЕБЧА, ОРША. (Прынята па тэлефону).

ЗАДАНИЕ ЛЮБИМАГА СТАЛИНА БУДЗЕ ВЫКАНАНА

БРУШКІ. (Спец. нар. «Звезда»). У мінулым годзе калгас імені Стаханова атрымаў нядрэнны ўраджай. На працягу года калгаснікам выдала 2,1 кг хлеба, 6 кілограмаў бульбы і 2 рублі граммына.

На гэтым годзе калгас імені Стаханова і рашэннем XVIII з'езда роднай большавіцкай партыі, калгаснікі рашылі ўключыцца ў сацыялістычнае спаборніцтва імені Трэцій Сталінскай Пяцігодкі і заваяваць у гэтым годзе больш высокі ўраджай.

Таварыш Сталін паставіў перад памі залучыць таварыш старшыню калгаса Федар Сянкеў, — дабіцца сярэдняй ураджайнасці збожжавых 12—13 цэнтнераў з гектара. Заданне любімага Сталіна мы выканалі з поспехам. Мы падлічылі ўсе свае магчымасці і рашылі змагацца за 18 цэнтнераў збожжавых і 200 цэнтнераў бульбы з гектара.

У выкананне сваіх абавязанстваў калгас разгарнуў вялікую работу. Ужо складзены вытворчы план. Да кожнай брыгады дэталёва заданні. Уся рабочая сіла работа на званні. Кожны калгаснік ведае тэ, што ён павінен рабіць. Увесь сельскагаспадарчы інвентар—26 калёс, 44 плугі, бораны, і сямка ўжо даўно гатовы к выезду ў поле і стаяць пад наговым. Пры рамоне ўлічана кожная дробішка. Насенне поўнаста змешана, ачышчана і дэзінфіцыравана да патрэбнай чысціны, не ахоўваючы добраахвотнікаў калгаснікі-вараўнікі.

Калгас у гэтым годзе будзе сельце выключна на добра ўжоенай зямлі. Ужо завезлі 13 тон мінеральнага ўгнаення пры плане 7 тон. Сабралі 4 тоны пошлцу. Вырэзлі на поле ўвесь мый. Коношкі Ал-

тон Бабіцкі і Іосіф Бяляк дабіліся таго, што ўсе 28 рабочых копей вышэй сярэдняй і сярэдняй укормленасці. У часе паловы работ коні будуць працаваць безадоўна. Кармамі яны забеспечаны.

Уся работа ў калгасе праходзіць пры шырокім разгортванні сааборніцтва. Калгаснікі-стаханавцы Сямён Ефімаў, Аляксандр Ефімаў і Сяргей Ціханаў у сааборніцтве займаюць першыя месцы. Яны выконваюць сваю норму на 150 проц.

Кожнае звяно ведае свой уадак. Звяно Міхаіла Закрэўскага будзе сельце ямень. Для гэтага звяна аведзены участак у 8 га. На участку 4 га звяно Закрэўскага абавязалася сабраць ураджай ячменю на 24 цнт. з га, а на астатніх—на 20 цнт. Каб стрымаць сваё слова, гэта звяно вывезла ўвесь гной на поле, завезла 3 тоны мінеральнага ўгнаення, сабрала 3 тоны пошлцу. Збор пошлцу прадаўжаюць і зараз. Для звяна па бульбе (звенням Сяргей Ціханаў) аведзены участак у 15 га. Гэта звяно абавязалася дабіцца ураджаю бульбы з участка 4 га на 250 цнт. з га, а з астатніх—на 200 цнт.

Многі ў рабоце звенняў дапамагае старшыня калгаса Федар Сянкеў, які працуе ў гэтым калгасе ўжо сямі год. Гаспадарскае вока Федара ўнікае па ўсякму дробязь з тым, каб пры выяздзе ў поле працаваць без перабоў. У апошні раз 1 красавіка старшыня разам з камісіяй райвыканкома правараў гатуноўска да саўбы кожнай брыгады, звяна. Камісія ў сваім акце запісала коратка: «Падрыхтаваны да саўбы поўнаста».

Ф. РУЦІН.

АРГАНІЗУЕМ УЗОРНЫ ДОГЛЯД ЗА АЗІМЫМІ КУЛЬТУРАМІ

Ураджай азімых культур у асабных гаспадарках, як і ўраджай астатніх культур, заўсёды быў нізкім. У старой вёсцы выдалася так, што восенню пасевы азімых культур і да ўборкі імі больш не займаюцца. Усё залежала ад надвор'я. Зусім іншая справа ў калгасе. Арганізацыя мас калгаснікаў, авалоданне агрэхнікаў, узровень калгасаў машынамі даў магчымасці ва ўвесь рост паставіць пытанне аб узорным доглядзе пасеваў азімых на працягу ўсяго года. Напрыклад, праводзіцца веснавое баранаванне і пакарма, судзі вады, якая застываюць ў лісьці месцах, прапашка і т. д. Усё гэта намагаю павышае ўраджайнасць.

Асабліва важна арганізаваць веснавы догляд за азімымі тэсамі ў гэтым годзе ў сувязі з неспрыяльнымі кліматычнымі ўмовамі восенню мінулага года і на працягу ўсёй зімы. Як вядома, вільгаць і глебе з восені нехпаала. У сувязі з гэтым служба азімых у некаторых раёнах рэспублікі вельмі запігулася, усходы развіваліся марудна. І таму ў некаторых калгасных расліны вышлі на зіму пастагэткава развітымі.

Метавагадзічныя ўмовы праішоўшай зімы: мронны мароз пры адсутнасці снігавага пакрыцця, частыя адлігі з наступнымі марозамі пры адсутнасці снігавага пакрыцця — тавсма не вельмі спрыялі пасяхому развіццю азімых.

Вос чаму асабліва цяпер трэба прыкаваць увагу ўсіх калгасцаў і саагсаў, усіх зямельных работнікаў на правядзенне веснавага догляду за азімымі культурамі, які баранаванне, пакарма і т. д.

Такі спецыяльны веснавы догляд за азімымі культурамі на працягу апошніх год праводзіць перадавыя калгасы рэспублікі, і ў выніку атрымлівалі высокі ўраджай азімых. Так, напрыклад, у мінулым годзе калгас імені Будзёнага і «Энергія», Шыльскага раёна, на асобных участках азімых праводзілі пакарма і атрымалі ўраджай у 15—16 цэнтнераў з гектара.

Неабходна зараз-жа ўстанавіць самы ўважлівы догляд за азімымі пасевамі ў кожным калгасе. Нельга дапускаць за-

стойванне валы. Яе трэба неадкладна адоўжыць.

Апраў-ж пры першай магчымасці выезду ў поле з бараной, як толькі вільга перастане мазацца, неабходна праводзіць баранаванне азімых; на больш пажыткі глебах—у два сляды, а на лёгкіх, супясчаных—у адзін след. Баранаванне трэба праводзіць бараной «зг-заг» перакармаў пры равовай сцябе. Гэту работу трэба правесці ў самым сіслым тэрміне—у два-тры дні.


Першую веснавую пакарма азімых трэба правесці ранняй вясной перад баранаваннем азімых. Для веснавой пакармы азімых культур у першую чаргу добра скарыстоўваць мясцовыя ўгнаенні, якія гноевую зямлю, птушчыны намет. Гноевую зямлю трэба ўносіць з разліку 8—10 тон на гектар з напярэдням разбурэннем яе ў 4—5 разоў валоі. Пакарма гноевай зямлі ў першую чаргу трэба правесці на тых участках, дзе ўносіліся фосфарныя ўгнаенні; птушчыны намет уносіць з разліку 6—8 цэнтнераў на гектар у сухім і змольчаным выглядзе. Перад расквітаннем і трэба перамяшваць з зямлі з разліку тры часткі зямлі на адну частку намету.

З мінеральных ўгнаенняў для пакармы азімых зэрнавых культур рэкамендуецца прымяняць у першую чаргу наступныя віды і нормы мінеральных ўгнаенняў, якія лёгка рашчэпаюцца: аміячную селітру 1—1,3 цнт. або монган селітры 1—1,5 цнт. на гектар, суперфасфат 2—3 цнт., калійную соль—1—1,5 цнт. на гектар.

У калгасе рэспублікі разгортваецца сацыялістычнае сааборніцтва імені Трэцій Сталінскай Пяцігодкі. Калгаснікі гаряч жадаюць азнамавацца з гэтым усяму новым поспехамі ў барацьбе за ўраджай. Ёс будучага ўраджаю азімых за многім залежыць ад таго, як будзе арганізаван веснавы догляд. Арганомі ўсе зямельныя работнікі павіны дапамагаць калгаснікам забяспечыць высокі ўраджай азімых культур.

М. СЕВЕРЦАУ,

старшы арганом Наркмагма БССР па навукова-даследчых установах.



На зямлём стагнабуліўнічым заводзе імені Кірава прыступілі да мантэжа першай у БССР і Саюзе агагенсэрацыйнай устаноўкі на трактары Х78 па прасеку вынаходзіць-навуковы работнікаў Аляксандр Іванавіч БССР т. М. Я. Гусак і Н. Н. Колчака. На здымку: арганізатар механічнага цэха завод імені Кірава Г. І. Аляксееў (увазе) і саспарты Н. Т. Архольскі і П. К. Верасавой (на другім плане за сена) — за мантэжам устаноўкі.

Фота І. С. Шышко (Фотарэдакцыя БЭЛТА).

СЛАУНЫ ЮБІЛЕИ

7 красавіка 1939 года калектыву шпёльнай трыкатажнай фабрыкі імені Клары Цэткін будзе з вялікай радасцю адзначаць 20-годдзе свайго роднага прадпрыемства. 20 год назад у поўразбураным памышаным былога дваранскага клуба пачала сваю работу фабрыка. Умовы работы былі вельмі цяжкія. Працавалі на старых фангавых машынах. Нехпаала сырвані, кваліфікаваных людзей. Невялікі згуртаваны калектыв перамагаў усё труднасці. За год было выпушчана 5.832 дзесяткі пар чулкоў. Такую-ж колькасць прадукцыі зараз наш чулочны цех выпускае за дзве сутак.

Ішлі год. Змянялася аблічча прадпрыемства. Фабрыка папярэлася, аснашчалася новым абсталяваннем. Вырас новы корпус, устаноўлены новыя чулочныя аўтаматы. У цэху рыхтаваліся кадры для новага гіганта трыкатажнай прамысловасці — фабрыкі «КМ».

Асабліва наша прадпрыемства вырасла за год дзвух сталінскіх пяцігодкаў. План першай пяцігодкі быў выканан намі за 2½ гады.

У другой пяцігодцы фабрыка была рэканструіравана і пераведзена на выпуску трыкатажнага палатна на новых высокапрадукцыйных машынах. МТ—1. Зараз наш трыкатажны цех з'яўляецца адным з буйнейшых у Саюзе. У ім налічваецца 376 машын.

Мы ганарымся сваімі выдатнымі катрамі тэхнічнай інтэлігенцыі. У першую год работы на фабрыцы не было ні аднаго інжынера, ні аднаго тэхніка. А зараз у нас 13 чалавек з закончанай вышэйшай асветай і 40 чалавек з сярэдняй гэхнічнай асветай. Гэтыя людзі працуюць на ўсіх участках вытворчасці.

Значна палепшылася матэрыяльна-бытавое становішча рабочых. На фабрыцы пабудаваны кухня-сталавая, медпункт, лазня і ў гародзе клуб, дом для другой дзіцячых саду, дачы для дзіцячых садоў і ясель, два жыллявыя дома. Толькі ў апошні год на капітальныя будаўніцтва выдаткавана звыш 5 мільянаў руб.

План 1938 года фабрыка выканала па выпуску валавой прадукцыі на 102,3 проц., у натуральным выражэнні: па чулочна-наасных вырабах — на 107,4 проц., па трыкатажнаму палатну — на 99,6 проц. У параўнанні з 1937 годам чулкоў вы-

пушчана больш на 25,6 проц., палатна—на 13 проц.

У 1938 годзе была праведзена вялікая работа па павышэнню кваліфікацыі рабочых, па дасканалому вывучэнню імі вышэй тэхнікі, якой аснашчана фабрыка. 529 чалавек здалі тэхнічныя спрод іх на выдатна — 29,4 проц., на добра — 43,6 проц. 115 чалавек займаюцца ў тэхнічнай школе стаханавцаў. Усім іншым відам вучобы ахвачана 148 чал.

З другой палавіны мінулага года на фабрыцы арганізаван вытворча-тэхнічны інструктарскі рабочы, які не выконваюць нормы выпрацоўкі. Лепшыя стаханавцы астагэцца пасля работы, дэталёва вывучаюць, чаму астатнія рабочыя не выконваюць норм, вучаць іх правільным прыёмам работы.

На фабрыцы зараз налічваецца звыш 700 стаханавцаў і 300 ударнікаў. Сярэдняе выкананне нормы выпрацоўкі на вытворчых цэхах у студзені складала 109,3, у лютым—113 проц. Паасобна стаханавцы дасягнулі значна большай выпрацоўкі. Трыкатажніцы тт. Ушкурава, Галяўца, Ісешкова, насадчышчы тт. Мігаўска, Скорадыхіна, кетэўшчына тт. Паліан выконвалі свае нормы на 123—152 проц.

З вялікімі вытворчымі поспехамі сусредні наш калектыв XVIII з'езд партыі. 59 брыгад сааборнічалі на дастойную сусредні з'езда. Узятая абавязанасць яны з часцю выканалі. План першага квартала выканан у натуральным выражэнні на палатну на 109,5 проц., на наскас — на 102,3 проц. Дадаткова выпушчана 62 тоны трыкатажнага палатна і 42 тысячы пар чулкоў.

Ва ўсеазаемным сааборніцтве імені Трэцій Сталінскай Пяцігодкі наш калектыв будзе змагацца за выпуск звыш гадавога плана 120 тон трыкатажнага палатна і 130 тысяч пар чулкоў, за асабнае вытворчасці двух новых відаў палатна: «Букс» і «Фратэ», павышэнне першага сорту прадукцыі па палатну на 2 проц.

У дзень 20-годдзя мы з гордасцю і з здавальненнем атдадземся на праіжненні шлях нашай фабрыкі, якая разам з усёй краінай і года ў год расла, шырылася і зараз ператворыла ў перадавое сацыялістычнае прадпрыемства.

Х. З. ШАПІРА,

дырэктар выдбскай трыкатажнай фабрыкі імені Клары Цэткін.

АБ ІНСТЫТУЦЕ ШКОЛЬНАЙ ПЕДАГОГІКІ

За мінулы год для настаўнікаў Менска і раёнаў БССР работнікамі Інстытута школьнай педагогікі зроблена 195 дакладаў і лекцыяў аб камуністычным выхаванні, аб метадых ўрокаў, арганізаваны 64 выезды ў раёны БССР з мэтай дэталёвага абследвання работы гарадскіх і сельскіх школ, з мэтай кансультацый работнікаў абследуемых школ.

У бягучым вучэбным годзе работнікамі Інстытута зроблена 12 дакладаў аб камуністычным выхаванні дзяцей у саміх і для большай вучняў менскіх школ.

Асабліва заслугу мае павалы тое, што Інстытут у цэнтры сваёй работы ставіць пытанні аб вывучэнні і абгурачэнні вонту работы лепшых настаўнікаў і школ, аб перадачы гэтага вопыту ўсім настаўнікам рэспублікі. Ужо выпушчаны 23 навукова-папулярныя брашуры аб камуністычным выхаванні, аб рабоце вопытных педагогаў, у тым ліку—брашура аб вопыце работы дэпутата Вярхоўнага Савета БССР настаўніцы М. М. Пруднікавай; брашура «Выхавачая работа ў школе» і інш. Апрача таго, Інстытут перыядычна выпускае кнігу «Кансультацыйна настаўніку».

Нядарэна, што Інстытутам была праведзена рэспубліканская нарада настаўнікаў-выдатнікаў па пытанню выкладання беларускай і рускай мовы ў 5—7 класах. Удзельнікі нарады ў ліку іншых дакладаў заслухалі змястоўны і цікавы даклад маскоўскага прафесара Рыбнікова аб літаратурным чытанні. Вонты, які быў выпушчаны ў лепшых настаўнікаў на гэтай нарадзе, абгурачэння работнікамі Інстытута для спецыяльнай брашуры.

Прыкладаў таго, што Інстытут стаіць на правільным шляху, можна было-б прывесці многа. Пераважна большасць мадрых і навуковых работнікаў поўна сіл і жадаюць добраахвотна, добра-якасна працаваць на карысць дзяцінай развіцця сааборніцтва школьнай педагогікі, дапамагаць школам паспяхова праводзіць у жыццё ўказанні партыі і ўрада аб адукацыі нашых шчаслівых дзяцей. Аб фарміраванні ў падрастаючага пакалення сацыялістычных навываў, камуністычнай маралі і паводзі.

Аднак шкода было-б як для дэталёвай работы Інстытута, так і для росту саміх мадрых і работнікаў, захавання таго, што на сутнасці кажучы, першапачатковымі зручамі ў рабоце. Тым больш гэта трэба мець на ўвазе, што лічы зусім няўдана Інстытут з'яўляецца асабна з раслікаў пеллагічных скажэнняў. Хто, як не гэты Інстытут, культурываў усялякіх педагогічных аметы, тэсты, прасекты, брыгадна-лабараторныя мэталы і іншую шапаліну. Гэта добра трэба памятаць у штодзёнай рабоце, раўнача павышэнню барацьбу за поўную ліквідацыю ванікаў школьніцтва.

А недарэна ў Інстытуце, пераважна большасць наладзіць цотную работу, многа. Самыя гадоўныя з іх заключваюцца ў тым, што ў Інстытуце яшчэ і да гэтага часу адсутнічае шырокае, добра наладжанае сувязь з настаўніцкімі масамі, адсутнічае дэясная, прымышлява большшыя крытыка і самакрытыка.

Вось факты.

З 24-х работ, выданых у мінулым годзе, абмронувалася перад з'ездам у другі годкі адна. Многа было гутарак аб выхаванні дзяцей на друку брашуры настаўніцы Мірашэі «3 вопыту работы класнага кіраўніка». У гэтай нядрэннай рабоце ёсць рад істотных недарэнаў. Брашура намага-б выгара, калі-б навуковыя работнікі належаючы чынам дапамаглі маладому аўтару. Але гэтага не было зроблена. Брашура да з'яду ў друг не абмронувалася, і нават атэласа непрачтанай многімі навуковымі работнікамі Інстытута пасля таго, як вышла з друку.

Брашура навуковага работніка тав. Яворскага «Аб педагогічных скажэннях» ужо друкавалася, але на гэты момант знята з друкарскай машыны для «больш дэяснай стылістычнай апрацоўкі».

У першым і другім нумарах перыядычнага выдання «Кансультацыйна настаўніку» надрукован артыкул праф. Тэіна «Вонты правядзення літаратурнага чытання ў VI класе на матэрыяле вершаў Я. Коласа». Безумоўна, гэты артыкул дае многа каштоўных заўваг і парад настаўніку-літаратуры. Аднак, ці варта было рэкамендаваць вучням, як гэта зроблена ў артыкуле, каб у пятым радку верша «Песні зімы»—«Люблю я ветра спеў гаротны» асабіва выдзяліць і запамінаць словы «спеў гаротны», тым больш, што праз любоўна паказаныя малюны прыроды ў гэтым дэталёвым вершы мы можам паказаць любоў паэта да сваёй радзімы зраз. А зпыт «гаротны» для гэтага не палыходзіць і зусім не адпавядае настраю самога паэта.

Настаўнікі-практыкі для рэспубліканскага паасобнага работ, для калектывнага абмеркавання гэтых работ да з'яду ў вытворчасці Інстытутам не прыцягваюцца.

У Інстытуце зусім недастаткова зяртаецца увага на надзяне творчэскага ўсроддзі сваёй работы, самой метады навукова-даследчай работы, у рэзультате чаго сур'ёзны творчэсчыны абгурачэння не робіцца. А між тым, для гэтага ў Інстытуце ёсць усё неабходныя ўмовы; і ім прапуюць дасяць кваліфікаваныя чаварышчы (праф. Тэіна, навуковыя работнікі Лявіцкі, Фрэйдман, Шапкін і інш.).

Дырэкцыя Інстытута на чале з тав. Шапкіным мала клопаюцца аб падрыхтоўцы для Інстытута кадры. А тыя работнікі, што ёсць у Інстытуце, часам зусім не скарыстоўваюцца або скарыстоўваюцца не па прызначэнню.

Мала турбуе дырэкцыю і тое, што яшчэ і да сёння няма спецыяльнай такой важнай галіны навукі, як геаграфія.

«Вузкім» месцам у рабоце Інстытута з'яўляецца адсутнасць пастаяннай і ўсеабававай сувязі з настаўніцтвам, з-за чаго работнікі Інстытута часта не ведаюць штодзённых запыраў настаўнікаў.

Выкладчык мовы і літаратуры Іграўскай НСНП, Слуцкага раёна, Лось Ілья ў рэдакцыю: «Было-б добра, каб НДІ школьнай педагогікі выдала зборнік, у які-б змяшчаліся артыкулы аб тым, як будавань урокі літаратурнага чытання, каб гэта было паказана на канкрэтных літаратурных матэрыялах праграмы, каб змяшчаліся артыкулы лепшых настаўнікаў па гэтым пытанню». Але запістае ў Інстытуце, што ў гэтым напрамку зроблена, і вам назавуць усяго адну невялікую работу.

Трэба заўважыць, што пераважна ў рабоце адсутнічае адпаведнага памышаньня для Інстытута.

Наркамасветы яшчэ не запервадзіў наладзіць, структуры Інстытута, хала прывесі палан вельмі даўно.

Астагэцца навяршаным пытанне аб зарплатах і квараце для работнікаў.

У тэматичным плане на 1939 год Інстытут наменіў выпусціць 46 брошуры (брашуры) па розных, шматлікіх пытаннях выхавання і адукацыі, прычым розных паасобных работ хадохіць ка 7—8 адукацыйных аркушаў. Інстытут мае ўсё магчымасці, каб намячаныя работы былі высокаакаснымі, прапанаванымі партыйнай прышчышавасцю і дэталёва. Неабходна толькі па-большэйшай ўвазе за работу, разгарнуць сацыялістычнае сааборніцтва паміж работнікамі, здаровую, дэясную крытыку і самакрытыку ўсёй сваёй работы, арганізаваць сабе дапамогу настаўніцкага актыва, штодня памятаць, што асноўнай задачай Інстытута з'яўляецца ўсеабавава дапамога школам выхоўваць дзяцей у духу камунізма.

Настаўнікі: А. ЧАРНЯЎСКІ, Н. ВАРАНЕЦКІ.

з друкарскай машыны для «больш дэяснай стылістычнай апрацоўкі».

У першым і другім нумарах перыядычнага выдання «Кансультацыйна настаўніку» надрукован артыкул праф. Тэіна «Вонты правядзення літаратурнага чытання ў VI класе на матэрыяле вершаў Я. Коласа». Безумоўна, гэты артыкул дае многа каштоўных заўваг і парад настаўніку-літаратуры. Аднак, ці варта было рэкамендаваць вучням, як гэта зроблена ў артыкуле, каб у пятым радку верша «Песні зімы»—«Люблю я ветра спеў гаротны» асабіва выдзяліць і запамінаць словы «спеў гаротны», тым больш, што праз любоўна паказаныя малюны прыроды ў гэтым дэталёвым вершы мы можам паказаць любоў паэта да сваёй радзімы зраз. А зпыт «гаротны» для гэтага не палыходзіць і зусім не адпавядае настраю самога паэта.

Настаўнікі-практыкі для рэспубліканскага паасобнага работ, для калектывнага абмеркавання гэтых работ да з'яду ў вытворчасці Інстытутам не прыцягваюцца.

У Інстытуце зусім недастаткова зяртаецца увага на надзяне творчэскага ўсроддзі сваёй работы, самой метады навукова-даследчай работы, у рэзультате чаго сур'ёзны творчэсчыны абгурачэння не робіцца. А між тым, для гэтага ў Інстытуце ёсць усё неабходныя ўмовы; і ім прапуюць дасяць кваліфікаваныя чаварышчы (праф. Тэіна, навуковыя работнікі Лявіцкі, Фрэйдман, Шапкін і інш.).

Дырэкцыя Інстытута на чале з тав. Шапкіным мала клопаюцца аб падрыхтоўцы для Інстытута кадры. А тыя работнікі, што ёсць у Інстытуце, часам зусім не скарыстоўваюцца або скарыстоўваюцца не па прызначэнню.

Мала турбуе дырэкцыю і тое, што яшчэ і да сёння няма спецыяльнай такой важнай галіны навукі, як геаграфія.

«Вузкім» месцам у рабоце Інстытута з'яўляецца адсутнасць пастаяннай і ўсеабававай сувязі з настаўніцтвам, з-за чаго работнікі Інстытута часта не ведаюць штодзённых запыраў настаўнікаў.

Выкладчык мовы і літаратуры Іграўскай НСНП, Слуцкага раёна, Лось Ілья ў рэдакцыю: «Было-б добра, каб НДІ школьнай педагогікі выдала зборнік, у які-б змяшчаліся артыкулы аб тым, як будавань урокі літаратурнага чытання, каб гэта было паказана на канкрэтных літаратурных матэрыялах праграмы, каб змяшчаліся артыкулы лепшых настаўнікаў па гэтым пытанню». Але запістае ў Інстытуце, што ў гэтым напрамку зроблена, і вам назавуць усяго адну невялікую работу.

Трэба заўважыць, што пераважна ў рабоце адсутнічае адпаведнага памышаньня для Інстытута.

Наркамасветы яшчэ не запервадзіў наладзіць, структуры Інстытута, хала прывесі палан вельмі даўно.

Астагэцца навяршаным пытанне аб зарплатах і квараце для работнікаў.

У тэматичным плане на 1939 год Інстытут наменіў выпусціць 46 брошуры (брашуры) па розных, шматлікіх пытаннях выхавання і адукацыі, прычым розных паасобных работ хадохіць ка 7—8 адукацыйных аркушаў. Інстытут мае ўсё магчымасці, каб намячаныя работы былі высокаакаснымі, прапанаванымі партыйнай прышчышавасцю і дэталёва. Неабходна толькі па-большэйшай ўвазе за работу, разгарнуць сацыялістычнае сааборніцтва паміж работнікамі, здаровую, дэясную крытыку і самакрытыку ўсёй сваёй работы, арганізаваць сабе дапамогу настаўніцкага актыва, штодня памятаць, што асноўнай задачай Інстытута з'яўляецца ўсеабавава дапамога школам выхоўваць дзяцей у духу камунізма.

Настаўнікі: А. ЧАРНЯЎСКІ, Н. ВАРАНЕЦКІ.

ПРАНІКЛІВЫ МАСТАК СЛОВА

Сатырык-байкапісец Кларыв Крапіва ўспрымаю выступіў у драматычным жанры ў 1933—34 гг. На сцэне БДТ-1 была паставлена яго п'еса «Канец дружбы». Гэтым творам у беларускую драматургію ўліся свежы струмень. Прыход Крапівы ў драматургію ўзбагаціў яе праніклівым вобразным мышленнем п'есменніка, разумнай, поўнай то мяккага, то сатырычнага юмару, мовай, актыўным і дэясным мастацкім увасобленнем сааборніцтва рэчаіснасці.

Крапіву ўсхвалявала маральна-этычная праблема — тэма аб класавым змеце дружбы. Камуністычная этика падсказала драматургу правільную інтэрпрэтацыю тэмы — дружба мах сапраўднаю моц пры агуднасці класавых і палітычных інтарэсаў сяброў, а пры праігледжаны палітычных інтарэсаў — няма глебы для пухойнай блізкасці. Нараджэнна страасная класавая нянавісць.

Герой п'есы — Карнейчык і Лютыскі спаткаліся ў першай вайне з белапалчакі. Далейшы жыццёвы шлях паказаў глыбокае бязлістне паміж імі, і Карнейчык, з запалам багацтвамі, большавіцкага сарца выкрывае двуручніку Лютыскага.

Смеласць і свядасць палыходу

ВОДГУКИ АНГЛІЙСКАГА ДРУКУ НА СПРЭЧКІ У ПАЛАЦЕ АБШЧЫН

ЛОНДАН, 4 красавіка. (ТАСС). Часопіс...

Лондан, 4 красавіка. (ТАСС). Усе ім-

ПРАБЫВАННЕ БЕКА ў ЛОНДАНЕ

ЛОНДАН, 4 красавіка. (ТАСС). Усе ім-

добрага ролу пазнаенне і з імпамі дзяр-

Польскі друк аб росце паргозы з боку Германіі

ВАРШАВА, 5 красавіка. (ТАСС). Поль-

Апошняя прамова Гітлера, піша газета,

ІТАЛІЯ МАЕ НАМЕР АКУПІРАВАЦЬ АЛБАНІЮ

ПАРЫЖ, 4 красавіка. (ТАСС). Паводле

Пакуль-жа ён вядзе перагаворы з італ-

Германія і Італія пасылаюць новыя войскі ў Іспанію

ПАРЫЖ, 5 красавіка. (ТАСС). Напера-

веданне, што ў Калдысе (на поўдні Іс-

Фашысцкі тэрор у Іспаніі

ЛОНДАН, 4 красавіка. (ТАСС). Паводле

і 20 другіх супрацоўнікаў рэспублікан-

Вяенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

зультата баёў захавалі гарады Ніпіншэ

Страты японцаў за другую палавіну сакавіка

ЧУНЦЫН, 5 красавіка. (ТАСС). Па

копей, 3.420 вівтовак, 26 кулямётаў, 5

20-ГОДДЗЕ З ДНЯ ВЫЗВАЛЕННЯ ОДЕСЫ АД ІНТЭРВЕНТАЎ

ОДЕСА, 5 красавіка. (ТАСС). 6 краса-

пазбаўлены магчымасці харчавання гара-

Пісьмо ў рэдакцыю

ПЫТАННЕ ВЯЛІКАЙ ВАЖНАСЦІ

Наспела неабходнасць пастаўкі вель-

Тэатральнае вучылішча (афіцыйна ў

Мы спадземся, што рэдакцыя газеты

Парада павінна наладзіць пачатак пра-

Расшырэнне тэлефонных станцый у раённых цэнтрах



Дзеці ў Мазыры адбыліся сустрэча вучняў...

СОВЕЦКАЕ МАСТАЦТВА ў 1939 годзе

Пры старшын Камітэта па справах маста-

НАКАЗ БАЦЬКОЎ СЫНУ-ЧЫРВОНААРМЕЙЦУ

БАБА. Бацькі і камандзіры Н-скай ча-

ПІСЬМО КАЛГАСНІКАЎ МАЙСТРАМ МАСТАЦТВАЎ

Калгаснікі сельскагаспадарчай апцелі

На мясцовыя тэмы

А ГОРСОВЕТ СТАЇЦЬ У БАКУ...

У Менску па Совецкай вуліцы, ад Дзя-

Аб правядзенні праверачных іспытаў у школе

Народным камісарам асветы БССР тав.

ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК ДЗЯЦЕМ

Сотні і тысячы шчаслівых савецкіх дзе-

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у Вялікай зале

Advertisement for 'Мице Палярнае Піва' (Polar Beer) featuring a bear and a bottle.

Advertisement for 'У ЛЮДЗЯХ' (In People) featuring a list of names and a factory advertisement.